

# Тарашкевіца — наркамаўка: складанае збліжэньне

17 ліпеня ў памяшканьні Беларускага ПЭН-цэнтру адбыўся круглы стол, прысьвеченны функцыянальнасці беларускай мовы. Удзел у ім узялі доктар Янка Запруднік, прафэсар Генадзь Цыхун, галоўны рэдактар выдавецтва «Тэхналёгія» Зыміцер Санько, журналіст Аляксандар Старыкевіч, кандыдат філалагічных навук Юрась Бушлякоў, сябар рэдкалегіі часопісу «Спадчына» Алесь Белы, рэдактар часопісу «ARCHE» Валер Булгакаў ды інш.

**Валер Булгакаў:** Часта работнікі ака-  
дэмічных структураў робяць закід неза-  
лежным выдаўцам, журналістам неза-  
лежнай прэсы, якія карыстаюцца «неў-  
нармаваным», зъ іхнага гледзішча,  
правапісам: дзеля таго што зынікае пра-  
вапіснае адзінства, у людзеі зынікае па-  
чуцьце парадку ў галаве, пачуцьце нор-  
мы. І ўрэшце людзі адмаўляюцца ад род-  
най мовы. Маўляй, акурат тут, у  
неўнармаванасці, і ўзынікае хаос, стано-  
вішча, калі нацыя ў вялікай ступені ад-  
чужаецца ад нацыянальнай мовы.

**Юрась Бушлякоў:** Думаю, тут ёсьць  
падмена паніцьця. Праблема не ў існа-  
ванні правапісных, граматычных ці  
маўленчых варыянтаў, а ў становішчы

мовы ў грамадстве, у статусе мовы. Пра-  
цэс маргіналізацыі нашай мовы працяг-  
ваецца. Кожны бачыць і можа прывесці  
тут розныя факты. Мова, незапатрабава-  
ная дзяржаваю, чыста факультатыўная з  
гледзішча гэтай дзяржавы, қурчыцца,  
нікне. Праблема перадусім у ігнараванні  
мовы, а ня ў моўнай варыянтавасці.

**Генадзь Цыхун:** Сама наяўнасць  
варыянтаў не такая ўжо вялікая бяда.  
Ёсьць краіны, дзе літаратурных моваў —  
не варыянтаў! — некалькі і яны нармаль-  
на існуюць. Кожная з моваў займае пры  
гэтым сваю нішу: адна — больш элітар-  
ная, другая — гутарковая... Забарона  
нейкага варыянту мовы ці дзяржаўнае  
ўмяшаньне ў гэту справу не прынясе ка-

рысыці. Узынікшы, варыянты, ці два тыпы літаратурнай мовы, могуць сусідаваць даволі доўга. Гвалтоўнае вырашэнне гэтага пытання не дадае эфекту — наадварот, узынікае яшчэ і трэці варыянт. Адзіны гвалтоўны вопыт ёсьць у Албаніі, дзе Энвэр Ходжа зрабіў аўтаданнине двух варыянтаў. Але цяпер вядуцца гаворкі пра аднаўленыне іх...

Так што існаваныне двух літаратурных варыянтаў само па сабе не нясе ніякай пагрозы мове. Іншая справа, што існаваныне варыянтнасці нельга лічыць станоўчай зъявай. Норма ўсё ж такі — адзін варыянт. Варыянтнасць выклікае ўскладненую моўную ситуацыю. Як паказваюць дасьледаваныні, пры ўскладненыні моўнай ситуацыі карыстальнікі мовы вельмі часта кідаюцца да так званага «простага рапшэння»: пры наяўнасці нейкіх варыянтаў выбіраюць нэутральны. Калі спраектаваць гэта на нашу рэальнасць, нэутральная мовай становіцца расейская. У нашай вельмі складанай моўнай ситуацыі варыянтнасць у правапісе можа спрыяць выбару на карысць расейскай. Але цяжка аб'ектуно ацаніць нашу моўную ситуацыю: наколькі яна складаная?

**В.Б.:** А наколькі можна разылічваць у нашых умовах на дзяржаву як на матор беларусізацыі? Ці сапраўды моўны разнабой перашкаджае пашырэнню беларускай мовы?

**Аляксандар Стрыкевіч:** Моўны разнабой не перашкаджае беларусізацыі. З тым самым поспехам можна съязвіджыць, што бел-чырвона-белы сцяг разбурае беларускую дзяржаву. Я ў школцы, як і ўсе, вучыў беларускую мову-«наркамаўку». А нармальная засвоіў мову толькі тады, як пазнаёміўся з «тарашкевіцай», бо гэта сапраўдная нармальная мова, а не скалечаны варыянт. На маю думку, тут праблемы ніякай няма: хай існуе «наркамаўка», хай існуе «тарашкевіца», хай існуе лацінка... Абы ў грамадзстве яны былі запатрабаваныя. Як гэта зрабіць, і ці можа дзяржава адыграць тут пэўную

ролью? Думаю, што так, але не пры гэтай уладзе.

Я сустракаўся зь людзьмі, якіх цяжка аднесці да съядомай часткі грамадзства. Але пры выпадковых размовах высьвітляліся цікавыя рэчы: у самых розных мясысцінах вельмі прыязна паставіліся да беларусізацыі пачатку 90-х, якую падтримала дзяржава. І людзі былі зъянтэжаныя, калі цягнік пры Лукашэнку даў адваротны ход. Аднак традыцыі пратэсту ў нашым грамадзстве апошнім часам вельмі слабыя... Думаю, пры нармальнай уладзе можна было б хутка аднавіць наўтыкі, якія ўжо былі ў гэтай справе.

**Ю.Б.:** Калі мы гаворым пра розныя варыянты, ці моўныя стандарты, трэба быць вельмі асьцярожнымі. Прыемна, што ў апошнім «ARCHE» пры апытаўнікі наконт дарэформавага моўнага стандарту частка рэспандэнтаў адказала: ёсьць адна беларуская літаратурная мова, і трэба найперш дбаць пра культуру гэтай мовы. Штодня вакол нас гучыць нізкакультурная, з агромністай колькасцю сыштэмных парушэнняў, беларуская мова. І найперш такому размыванню сыштэмы літаратурнай мовы мы мусім процістаяць. Пры гэтым, пэўне ж, ня варта спэкуляваць паняткамі «тарашкевіца» і «наркамаўка», каб абываталь ня думаў пра розныя беларускія мовы, паміж якімі прорва. Прорва калі й ёсьць, то паміж дагледжанай і недагледжанай беларускай мовою.

**Зыміцер Санько:** Карэктней будзе гаварыць не пра моўныя варыянты, а пра варыянты правапісу. Калі мы гаворым пра варыянтнасць і ўжываем азначэнні «наркамаўка» і «тарашкевіца», то людзі нярэдка занадта широка трактуюць іх — ня толькі ў правапісным сэнсе. Прыхільнік «тарашкевіцы», маўляў, часцей ужывае забытыя слова, унікае русізмаў, карыстаецца больш уласцівымі для нашай мовы марфалягічнымі сродкамі і г. д. Але ж гэта пытаныні культуры мовы, густу, перавагаў. Калі падыходзіць да праблемы строга, дык казаць пра вары-

янты беларускай мовы ніяк не выпадае. Яскравае съведчаньне гэтага — розыніца ў маўленьні прыхільнікаў таго ці іншага правапісу, якая, аднак, не закранае велізарнага пластву лексыкі, а датычыць толькі абмежаванага корпусу пазычаньняў з заходнеэўрапейскіх моваў.

**Г.Ц.:** Мы гаворым пра два варыянты правапісу. Правапіс не ахоплівае канчаткаў і іншых граматычных правілаў — гэтая проблематыка была далучаная пазней, у рэформе 1933 г. У правапісе павінна быць адназначнае раשэнне: пішы «а» ці «о». Што датычыць граматыкі, дык яна ніколі не кадыфікуе, што трэба пісаць толькі так і ніяк іначай: яна дапускае пэўныя варыянты і варыяцыі. Сёньня адбываецца пэўная ідэалігізацыя: на правапіс пачынаюць наслойвацца розныя марфалягічныя, сынтаксычныя, лексычныя ды іншыя звязы. Гэта якраз і параджае варыянты літаратурнай мовы. Самі ж правапісы не ўтвараюць варыянтаў мовы. У іншых мовах таксама ёсьць па некалькі правапісных традыцый, якія не перашкаджаюць мове існаваць як адзінаму арганізму. Таму давайце гаварыць пра «наркамаўку» і «тарашкевіцу» толькі на ўзоруні адрозненіяў правапісу, а ня лексыкі, марфалёгіі. Інчай мы сапраўды пачынаем гаварыць пра два варыянты літаратурнай мовы, а то і пра дзве адрозныя літаратурныя мовы.

**З.С.:** Аднак існаваньне варыянтнасці ніяк не паніжае рэальнага статусу нашай мовы. Я ня ведаю такіх людзей, якія б адмаўляліся ад мовы з тae прычыны, што ёсьць варыянты правапісу. Той, хто настойліва сцвярджае гэта, проста імкненцца, на мой погляд, затушаваць сапраўдныя прычыны вядомага становішча.

**Алесь Белы:** Так ці інакш, «наркамаўка» і «тарашкевіца» — больш чым дзве систэмы правапісу, бо шмат чаго іншага тут наслойваецца. Мне асабістая вельмі падабаецца «наркамаўка», але я аддаю перавагу ейнаму палепшанаму

варыянту, бо яна эмацыйна больш спакойная — дзякуючы наяўнасці большай колькасці тэкстаў, большай колькасці слоўнікаў і г. д. Гэты масіў больш нэутральны. А корпус тэкстаў на «тарашкевіцу» больш нэрвовы, эмацыйны, вельмі палітызаваны... Падбор тэмаў, на якія ствараюцца тэксты на «тарашкевіцы», магчыма, адштурхоўвае пэўную частку грамадзства. Але адрозненіні паміж «тарашкевіцай» і «наркамаўкай» — зусім не галоўная прычына таго, што сёньня так ззвілася поле выкарыстання беларускай мовы.

Нельга казаць адназначна пра маргіналізацыю беларускай мовы. Яна працягваецца, але ёсьць і зрухі ў процілеглым кірунку. Па радыё цяпер значна болей, чым раней, чуваць песні па-беларуску (у сувязі зь вядомымі палітычнымі падзеямі). Гэты трэнд у процілеглы бок таксама існуе, і яго нельга не заўважаць.

Калі мы спрабуем знайсці, як пашырыць сферу ўжывання беларускай мовы, дык ня самае важнае для спрэчкі — выбар таго ці іншага правапіснага варыянту. Тут было сказана пра неабходнасць дзяржаўнай падтрымкі беларускай мовы. Магчыма, гэта і так. Але мова афрыкаанс у Паўднёвой Афрыцы ці французская ў Квэбеку не карысталіся ніякай падтрымкай уладаў Брытанскай імпэрыі... Давайце зыходзіць з таго, што ў наступныя 10—15 гадоў дзяржава ніяк ня будзе абараняць беларускай мовы і імкнунца пашырыць поле ейнага выкарыстання. Цяперашні дзяржаўны аппарат інстынктыўна баіцца, што гэта дазволіць яму лёгка страціць ініцыятыву. Гэта ня дужа прынцыповая саступка, але ўлада баіцца, што за ёй могуць пайсці іншыя саступкі.

Гістарычна беларуская мова зазнала сваю пару росквіту як канцылярская. У XV—XVII стагодзьдзях старабеларуская мова (як съведчыць шматлікія дацумэнты тых часоў) была вельмі добра прыстасаваная для натарыяльнага ўжытку. Але ў нашым цяперашнім ужытку зусім няма натарыяльна пацьверджаных дацумэн-

таў па-беларуску! Можа, сярод усяго корпусу прыватных натарыюсаў нашае краіны знайшліся б пара чалавек, якія добраахвотна згадзліся б на просьбу двух ба-коў афармляць даверанасці й іншыя дакумэнты па-беларуску? Калі б быў такі прэцэдэнт, якому можна надаць грамадскі рэзананс, дык справай гонару беларускамоўнай грамады было б звязратацца да такога натарыюса. А ў эканамічна актыўных грамадзянай патрэба звязнуцца да натарыюса ўзынікае сама меней 2—3 разы ў год.

**В.Б.:** Ёсьць бліжэйшы для нас прыклад, чым Паўднёвая Афрыка ці Квэбэк. Гэта Польшча пасъля падзелаў. Тры дзяржавы, якія падзялілі паміж сабой Польшчу, асымілёўвалі ейнае насельніцтва, але грамадзства знайшло адатруту, якая дазволіла захаваць нацыянальную самабытнасць. А ці склалася ўжо цяпер у Беларусі грамадзянская супольнасць, якая ўзяла б на сябе задачы стварэння недзяржаўных дзіцячых садкоў, школак і г. д.? Ці ў нас толькі дзяржава ўпльывае на станаўленне беларускай нацы? У такім разе застаецца толькі адно вельмі сумнеўнае выйсьце: інтэлектуальна асмыліваць палітычную эліту, прышчапляць ёй вартасці свайго съветапогляду.

**Ян Запруднік:** Магчыма, варта паглядзець на валійскую грамаду: як яны выжываюць у сябе ў Англіі? Пазнаёміцца з досьведам ірляндцаў: як яны зьберагаюць родную мову, зь якімі методыкамі яны падыходзяць да дзяцей, зь якімі — да іхных бацькоў? Думаю, тут было б шмат карыснага.

**Г.Д.:** У нас гэтыя методыкі не заўсёды спрацоўваюць. Трэба шукаць розныя падыходы. Я ведаю, як пачыналася нацыянальнае адраджэнне ў Чэхіі. Там усё пачыналася з піўных. Нацыянальная эліта зьбіралася піць піва там, дзе гаварылі па-чэску. Можна ж было пайсьці ў любое іншае месца... Я так і казаў некаторым нашым нацыянальным дзеячам: «Каб вы заявілі дзінве беларускія карчмы, дык было б карысці больш, чым ад усіх

вашых выступленньняў».

У нас ёсьць вельмі вялікая аналёгія з той чэскай сітуацыяй. Так, Ёзаф Добраўскі, адзін з пачынальнікаў чэскага адраджэння, да 10 год не карыстаўся чэскай мовай, а гаварыў па-немецку. Але ён заўжды казаў «наша мова», маючы на ўвазе чэскую. Так і вынікі нашага апошняга перапісу паказваюць, што вялікая частка насельніцтва прызнае сваёй мовай беларускую, але ёй не карыстаецца.

**В.Б.:** У мяне ёсьць пытаньні да Янкі Запрудніка. Як Вам падаецца, ці перажыла «наркамаўка» за апошнія 10 гадоў эвалюцыю? І яшчэ. Эміграцыя, ханца і прызнавала толькі «тарашкевіцу», але перажыла пўнныя ўнутраныя моўныя разломы: быў Янка Станкевіч, які ніколі ня браў пад увагу моўны узус, былі іншыя «дэструктары»...

**Я.З.:** На эміграцыі правапісная трансінка была ад самага пачатку. «Тарашкевіца» была мадэрнізаваная: Тарашкевіч не пісаў зь мяккім знакам асобных прыназоўнікаў. У эміграцыйным ужытку пасълядоўнасці тут не было. Айцец Леў Гарошка не ўжывалі мяккіх знакаў у прыназоўніках, Антон Адамовіч заўжды пісаў, напрыклад, «у царсьціве». Разнабой быў, але ніколі не было ніякіх спробаў асэнсаваць і ўніфікаваць гэтую правапісную практыку. Думаю, менавіта цяпер у «тарашкевіцы» і варта было б навесці ўніфікацыю, бо разнабой дужа шкодзіць прэстыжу гэтага варыянту.

Што да «наркамаўкі», мне цяжка праје меркаваць, бо я спэцыяльна гэтым не займаўся. Думаю, яна будзе існаваць, але нам ня трэба дужа пераймацца, якая яна будзе: нам трэба навесці парадак у сваёй сферы, у «тарашкевіцы».

**Г.Д.:** Калі ж мы гаворым пра два варыянты, дык трэба аднолькава паважна ставіцца да іх. Я некалі вельмі рэзка адказаў Дубаўцу, калі ў «Нашай Ніве» публіковаліся лісты пра «каляніяльны правапіс». Гэта неэтычна і ў маральнym пляні нядобра. Большаясьць людзей, якія валодаюць беларускай мовай, карыста-

юцца гэтым правапісам. Нельга казаць, што яны дурні, — гэта ніяк не падвышае статусу беларускай мовы! Мы ставім людзей у вельмі цяжкое становішча: нехта валодае толькі адной правапіснай систэмай, а мы гаворым, што ён карыстаецца дрэннай систэмай. Дзе ён можа засвоіць іншую? І ствараецца ўскладненая моўная ситуацыя, пра якую я ўжо казаў.

**Я.З.:** Я хацеў бы падтрымаць гэтую думку. У грамадзтве і так багата вострых канфліктаў. І трэба ставіцца з абсалютнай пашанай да другога правапіснага боку, не антаганізаваць. Сёньня стаіць пытаньне: быць ці ня быць? І сёньня лепей мець чалавека, які піша на «наркамаўцы», чым русіфікаванага. Таму ня трэба пускаць стрэлаў у той бок, а спакойна глядзець на гэты стан, які гісторычна абумоўлены. Такі падыход, такі пагляд дапаможа беларушчыне існаваць і рухацца наперад.

**А.Б.:** Незалежнымі СМІ сапраўды створаны такі стэрэатып: ёсьць моўныя варыянты вышэйшага гатунку, а ёсьць та-кі, які можна хіба што трываць. Хаця мне здаецца, што ў абодвух варыянтаў ёсьць шмат недасканаласці. Тоё, што ўлады сваім часам падтрымалі адзін варыяント, не азначае, што ён ім бліжэйшы. Проста іх задавальняе сама гэтая ситуацыя разладу ў непадкантрольным ім адраджэнскім асяродку. Цяпер ня той час, калі можна марнаваць выслікі на высьвятынне таго, які варыянт лепшы. У таких варунках найлепш было б абвесціць маўклівы ці нават фармалізаваны нэутралітэт у гэтай спрэчцы паміж прыхільнікамі «наркамаўкі» й «тарашкевіць».

**В.Б.:** Але ідэолягі абодвух кірункаў не кантактуюць паміж сабой. Людзі існуюць у сваіх «судзінах», замкнёных асяродках. Спрабы першай паловы 90-х запачаткаваць дыяллёг — сустрэчы, канфэрэнцыі — звязаныя на нішто. Як у такіх варунках можна захоўваць нэутралітэт? Я парыноўваю нашую ситуацыю з Украінай. Там таксама ёсьць русіфікаваны ўсход, часткова русіфікаваны Цэнтар і больш-

менш украінамоўны Захад. Там была створаная дзяржаўная камісія ў справе рэфармаванья мовы, у якой засядалі вядомыя акадэмікі. Была адноўленая графема «Г», якая не ўжывалася за савецкім часам. У нас жа ніяма нават зацікаўленасці ў дыялёгу. Пазыцыі абсалютызуюцца абодвумя бакамі: людзі жывуць з пачуццём поўнай праўды, ісціны ў апошняй інстанцыі.

**Г.Д.:** Хачу зазначыць, што цяпер адбываецца дыфузія, ці канвергенцыя, абодвух варыянтаў: акадэмічнага і неафіцыйнага. Гэта адна мова, у абодвух варыянтах ніяма рэчаў, якія не маглі б стасавацца да другога варыянту. Так, у новым акадэмічным слоўніку (аднатомным) былі ўведзеныя як мінімум 120 новых слоў, якія ў крапів'оскіх слоўніках не ўжываліся: лецішча, спадар... І гэта толькі лексыка. Але ж актывізіваліся і марфалягічныя варыянты. Дыфузія магчымая, бо ў нас ніяма дзявиюх літаратурных моў. Мы маєм пакуль толькі разнабой у правапісе і варыянтнасці. Але ж ніколі ніводная граматыка не кадыфікуе, што пісаць трэба толькі так і ніяк іншай.

Аднак палітычныя праблемы прыводзіць да таго, што з абодвух бакоў пачынаюць пераходзіць з уласна моўнага ўзроўню на іншыя.

**В.Б.:** А ці існуе сёньня съядомая палітыка русіфікацыі з боку дзяржавы?

**А.Б.:** Дзяржава на працягу апошніх 9 гадоў прыкладала шмат намаганьняў, каб звязці сферу ўжыванья беларускай мовы, але я ня стаў бы перабольшваць ролю дзяржавы. Гэта ня быў валюнтарысцкі акт з боку Лукашэнкі і ягоных памочнікаў. Дзяржава была заангажавана ў гэтую справу толькі ў той ступені, у якой яна лічыла, што гэтыя памкненіні знайдуць падтрымку ў большасці грамадства.

Так, у нас сёньня ёсьць вялікі пласт людзей, якія ня ведаюць базавых беларускіх слоў, але ня варта казаць пра русіфікацыю як тэндэнцыю, якая ажыццяўляецца сёньня. Мы дэ-факта сутыкаемся

з тым, што вялікая частка нашых суайчыннікаў псыхалагічна ніяк не адрозніваецца ад грамадзянаў Рәсей. Тая інфармацыйная і вобразная прастора, у якой яны жывуць, мала адрозніваецца ад прасторы, у якой жыве насельніцтва Рәсейскай Фэдэрацыі. Таму сітуацыя трагічная, але дваістая: мы дасягнулі дна, але гэта значыць, што нам ужо няма чаго губляць, няма чаго баяцца.

На працягу ўсяго XX стагодзьдзя вымываўся пласт пасіўных і несьвядомых носьбітаў беларускай мовы — жыхароў вёскі. У гэтым сэнсе працэс русіфікацыі ішоў увесь час. Але самым трагічным у мінулым стагодзьдзі было тое, што беларуская мова не знаходзіла сабе новых сфераў ужытку. Сфера ўжывання цягам апошняга паўстагодзьдзя была звужаная да «забаўляльнай фальклрыстыкі», якая не была паўнавартаснай беларускай культуры. У нашыя дні зынікае колькасць насельніцтва, якое несьвядома карыстаецца элементамі беларускай мо-

вы (недзе на вёсцы). Але адначасова няўхільна расыце колькасць тых, хто ў гародзкім асяродку і розных прафэсійных асяродках карыстаецца беларускай мовай калі й на ўвесь час, дык прынамсі нейкую частку яго. Таму немагчыма сказаць адназначна, ідзе русіфікацыя ці не, — усё залежыць ад асяродку.

**Я.3.:** Пытанье русіфікацыі складанае: можна гаварыць пра моўную русіфікацыю, можна — пра палітычную. Сέньня ў Беларусі расыце маладое пакаленне палітычнай дзяржавы Беларусі. Нехта зь іх будзе дзівюхмоўным, нехта — аднамоўным. Але гэта пакаленне палітычна съведамых беларусаў, нават калі яны і расейскамоўныя. І гэта добра, бо для нас асноўнае — каб дзяржава выжыла. Калі выжыве беларуская дзяржава, дык беларускамоўнае адраджэнне вернецца — у той ці іншай форме. І расейскамоўныя беларус будзе іншым праз два пакаленіні.

*Занатаваў Зыміцер Дзядзенка*